

Modern History Archives
Archiw Najnowszej Historji
Fona Filii sprawa 947

КНИГА ПРА ГІНУ КУНАЛУ

У 1983 г. у серыі "Жизнь замечательных людей" выйшла кніга А. А. Лойкі "Жизнь Кунала" /Лойка Олег. Жизнь Кунала. М., 1983, 248 с., наклад 150 тис. асобнікаў/. Гі вядома, у серыі 133 друкаваныя біяграфіі вядомых людзей. Значыць, у гэтым выпадку мы маем найважнейшае паэта Беларусі. Аднак у падзагалючку аргіналу гэтае самае кнігі /на беларускай мове/, які выйшаў у Менску асобным выданнем у 1984 г., названа, што гэта раман-эсе /Лойка Олег. Як агонь, як вець... Раман-эсе пра Яку Куналу. Менск, 1984, 466 с., наклад 30 тис. асобнікаў/. Атрыманасца, цяа самая прыгожыя прадстаўленая чытачам у трох розных жанрах! Апрач таго, да перакладу дадзена правмова, да аргіналу - не. Лутэй за ўсё гэтак адраіліся таму, што треба было вытлумачыць, чаму ў серыі "Біяграфіі" змяшчаюць не сутнасць рамана, там жа у аргінале, дзе Лойка падзаглавае -- "роман-эсе", надобнага тлумачэння не вымагаецца.

Аўтар правомы -- Г.П. Шамякін -- адначасна "історыіскаму востанавленню" /надпрасялена Шамякіным/ гэтае прэсэ і да таго ж "не толькі там, дзе ён перавердзена дакументамі, але і ў тых выпадках, дзе маюцца звесткі, не былі ні ад самага аўтара, ні ад ягонай фантазія, інтуіцыяй даследчыка, вядзеньнем эпохі дадзеным дапоўніць гэтае "белыя плячы". Алег Лойка робіць гэта на аснове "романага" // вымслу, але зноў жа на падставе дакументаў /надпрасялена Шамякіным/ -- вершаў, павяў, драмаў" /с. 3/.

Правмова, як бачым, робіць націск на тое, што прыводзіцца ў кнізе факты прадаізва нават у тым выпадку, калі аўтар, не маючы дакументаў, абспіраецца на ўласную інтуіцыю. Рызможнае сьцьвердзеньне! Спасылалася на інтуіцыю, можна зважваць мэтаверны, але не сьцьвердзеньне.

"Вядзеньне эпохі" павінна адзначыць, што аўтар напісала гэтую літаратуру і крміць як эпохі, пра якую ён піша, гэтак і пра асобу паэта. Ці было так на самай справе? Жыццёныя кнігі Лойкі дзе дастаткова падставаў сумнявоцца.

Каб чытач быў упэўнены ў прадаівацы прыведзеных звестак, у працы маюць рабіцца спасылкі на дакументы ці даследаванні, з дэталымі падальнем прозьвіача аўтара і назвы ягонае працы. Але ў кнізе Лойкі няма ніводнае падобнае спасылкі. У некаторых выпадках ён, што прада, спасылалася на маюары, але аўтар іх /са змяшчальным аднога в падку/ не назваў. Больш таго, колькі разоў Лойка называе аўтараў маюараў, прозьвіачы якіх ён сам прымаў //, уводзячы такім чынам чытачоў у зман. Нарочітаць ся маю-

арэмі Мядзёлкі /пра гэта нікай/, аўтар прыводзіць паведамленьні, якіх у мяжуарках няма, у іншым жа выданьні прыводзіць звесткі з тых жа мяжуарак, не палавачы крыніцы. Значыць, тут абсалютна пануе "рэмані" вымысел, напонт праўдывасьці ж і мовы няма. Мы не зьбіраемся сьцьвярдзаць, што ўсе звесткі ў Лойкавай працы маюць фантастычны характар, але ж вразумела, што нават пара наўмысных памылак становіць пад сумнеў каштоўнасьць усёе кнігі.

Аб продках пэрыяда, пра выданьні гады самога Купалы Лойка паведамляе на падставе дакумэнтаў, сабраных і выдадзеных Г.Р.Кісялёвым, вельмі абязьянны і добрасумленны спецыялістам /Луцкінам Ініі Купала. Дакумэнты й матэрыялы. Укладальнік Г.В.Кісялёў. Менск, 1987/.

Менскі мейсманін паводле пашпарту, Купала пеходзіў са шляхты. У расейскай літаратуры здаўна пануе вельмі непрыхільнае ўяўленьне пра шляхту, але нельга забывацца, што з дробнае ці зьбяднялае шляхты Беларусі выйдзі Тадэвуш Касьцішка, Кастусь Каліноўскі, Адам Міцкевіч і нямала іншых выдажных дзеячоў.

Да сярэдзіны XVII ст. большасьць беларускае шляхты прыняла "папскую" веру, г. зн. акаталічылася. Шляхціц-каталік, як, армяні, і праваслаўны, лічыў сябе /незалежна ад маёмнага стану/ пільш за "мушкетэра", г. зн. салду, мован ж літаратуры, а тадышняя "перашан", пераходзім у сумоўі з вельдэном, была польская /мова ж сямейных зносінаў там на момант заставалася беларускай/. Сам Купала не толькі перш навучыўся чытаць па-польску, але й першы свае вершы пісаў на польскай мове /гэтага Лойка не адзначаў/, аднак народная сьмьці ўзяла верх. Пераход на "мушкетэрску" мову й тое, што першы свае дзунатныя вершы Купала назваў "Мушкетэры", сьведчыць, якія забабоны даваўся пераходоўець маладому паэту.

У 1906 г. у Вільні пачала выходзіць беларуская газета "Наша доля", а паэзыя не закраняла -- "Наша ніва". Гэтая газета як у васабістым лёсе Купалы, гэтак і ў справе беларускага Адраджэньня мела велізарнае значэньне. У 1908 г. Купала пераехаў у Вільню, дзе стаў адным з асноўных супрацоўнікаў газеты, адначасова працуваў у прыватнай бібліятэцы Даніловіча.

На каля, пра тое, што зь сябе ўяўляла Вільня пачатку скароддзя, Лойка не сказаў на сутнасьці нічога, а між тым гэты б-ў ад іх з найкультурнейшых гарадоў Расейскае Імпэрыі таго часу. Пазбаўлены ўніверсітэту яшчэ ў 1882 г., ён заставалася культурнае асяродкам усё Беларусі, Літвы й часткова Польшчы. Дастаткова сказаць, што ў 1918 г. ў гэтым шматнацыянальным месцы зьмодзіла валя паўсочні пераходзіць на ваьці мовы /Памятная кніжка Вільнянскай губерні на 1914 г. Вільня, 1914, сс.55-61. У Лойкі толькі зьмяня, што ў Вільні на той час выходзілі 20 газэтаў, - с.77/.

Проста і нічого не сказавши про Вілію, аўтар змяшчае зусім ма-
ціль тымчасова пра "Нашу вілію". Ён не крыўдзіць ні тых, хто пісаў у ге-
рбу, ні тых, хто чытаў яго, вольны! глуміць спазнае пра матар"яныяе
станавіцца, пра асабістай раднікі і іны. Уся ўвага аўтара засяроджаная
на трох беларускіх дзеячах таго часу -- браток "Літвінчы" і "За-
суючы" /рэальна гэта Іван і Антон Лужковіч і Вацлаў Засуючы/
Ужо само па сабе сьмелыяе прасьвітану гэтых людзей сьведчыць пра
ражучыя імяныяе аўтара любіць чытаць акарыць іх/. "Літвінчы",
назваліся Лойкі -- не толькі дробныя палітычныя, але і выхаваны на
руку дэмакі. Старажыны зь іх стварыў у Віліі беларускі гісторыя-
эпіграфічны музей, асаблівае для яго "памяткі" ці здымаў
памяткі, грош з на імяныя "Наша вілія" дзяліць "усеагульнялі
плывамі" /с. 74/. Аўтар не сказаў, што "Літвінчы" здымаў грошкі
для газеты, спэцыялі, іх ірадыяны ці работніцтвам, але палі сьме-
на, што "усеагульнялі плывамі", для пра такоо можа перамаць /ін-
тэлігент!/
Іван Лужковіч, якому дазвалялі многія з тагочасных дзеячоў ку-
льтуры і прасвітаных Беларусі, у аспраўдываюці стварыў у Віліі музей
зай, які перамаць усе гоіны і толькі новыя быў здымаць, і павіда-
ваць Горуа спрэму як нешта імяныяе зьявіць прадэмаць поўнае мада-
чымсьць да асабізна, імяныя ягоа дэмаць узорам сьмелымі аўтароу.
Ніх імяныя, том на Лойкі дэмаць павідаць, што "Літвінчы" "дзіліць"
свой музей "грамадскасьці", р. зм. свайго народу /с. 75/. Гэтае па-
радыняныя ніх "на ст мушкі" з карынарастыва, дэмаць ствара-
дытну музея рашей.

Гаворачы пра асабізна "Літвінчы" да Гугіны, Лойкі сьмеліравае,
што Кушала быў у іх нібы паробкам /с. 76/, і у 1908 на час гола, што
Кушала неў гоінар /с. 75/. Іх у аўтара сьмелыміа гоінар са стана-
вочым паробка -- непрамаць.

Амаць нічога не сказаўшы пра маніраманісмаць газеты, пра яе змя-
чэньне ў асправа расьвітаных Беларусіае культуры, аўтар коўнае старон-
ку дэмаць дэмацьным у гэтае аб"явам. Гэтыя аб"явы былі такіа, што
адну зь іх імяныя Лойкі не навея ўся імяныя называць /любля, у то-
нім рабе зьяні было 6 пра што і на асабізна!/. Аб"явы былі імяныя
да таго, што Кушала імяныя з раднікі і зьямаў у Пярэбург, дэмаць
прамаць чымаць імяныя /с. 77, 78/.

Тут адзінае чаа, што цуніт погляду Лойкі як на "Нашу вілію", гэтыя і
на асабізна ірадыяноу процілетні імяныя асабізна, дэмаць М. Горкім. Горкі
рэкамадаваў "Нашу вілію" асабізна асабізна, сьмелыміравае, што гэтыя го-
зета сьмелі імяныя "Наша вілія". Вольны! асабізна Горкі асабізна і пра-
му "апабізна, аспраўдываюці дэмаць газет" /Імяныя В.В. Горкіны і Беларусі-

Але усё было зусім інакш, калі на сцене з'явіўся Вацко, які стаў вясніць Купалу /ды ці толькі яму/ абрынаважанымі палітычным харак-
тэру.

На жаль, апроч сказанага вышэй, пра выткі набралася і яшчэ коль-
кі вядунаў.

У сцене, дзе малады Купала чытае вершы работнік бровара, адзі-
на са слухачоў, звартаючыся да паэта, называе яго "Дамініканец" /с. 36/
Гэты "простонародны", чыста расейскі зварот ~~я~~ /той час на Белару-
сі быў невадамы. У пачатку XX ст. зь імен да імен па бацьку на Бе-
ларусі зварталіся да асоба прадстаўнікі расейскае ці абруселае інтэ-
лігенцыі, да Купала ж работнік, калі хачоў пазнаць яму памогу,
звартаўся б або "пане Луцковіч", або, павольні Купала быў малодзі,
"пане Гось".

Купала /у Лойкавай інтэрпрэтацыі/ сказаў, што Тарасуш Касцюш-
ка ў праваслаўі зваўся Андрэй /с. 188/. Купала, ведаючы, што Касцюш-
ка ад нараджэння быў каталіком, сказаць так ня мог.

Згодна зь пэверджаннем Лойкі, рэтраграды ў Інбелкультце жонцы
замест "гальшэў" увосылі слова "макрасушы" /с. 191/ 198/. Тут зноў-
ку усё надзіта, як той казаў, і ў часе, і ў прасторы. Так хачоў
звясніць /у расейскай мове/ адмірал Шшыроў /1754-1841/.

Лойка сьцьвярджае, што на Беларусі імя "Гіка" вядомае /с. 105/.
У сярэднявечні з і ў мужчын рэчце імя /як адзначыла ад поўнага/
звучалі: Рыгор -- Рыгора, Міхась -- Міхасьна, Гы -- Гына... Бар-
та прачытаў хача б "Сказы і расказы беларусоў-полацкаў" Серж-
путоўскага, каб перамяніцца ў гэты.

Гаворачы пра паэзаі першае сусьветнае вайны, аўтар адзначае,
што баі /у ліку іных/ адбываліся "на Галіччыне і пад Вальчыне"
/с. 188/. У гэтым выпадку аўтар, відавочна, разумее пад Вальчыне не
абшар, а горад /с. 215/.

На с. 177 сустракаецца спадучыя "Гальшэўшчына-маці". "Галь-
шэўшчына" паходзіць ад слова "бальшэ" і абазначае тое, што заста-
лося ад бацькі.

Аднак рэч, вядома, ня ў гэтых прыватных памылках і напам'ядаць-
нях, хача і іх можна было пазьбець. Купала быў велікім паэтам і
велікім чалавекам, і таму, каб напісаць пра яго варты выткі, тре-
ба ведаць /апрача іншага/ велізарныя веданні пра эпоху, пра са-
мога паэта, пра ягоны творчасць. Усё гэта патрабуе прываглы ўпа-
ртак працы і добрадумленасці. На кнізе ж ліжаль адбітак вядо-
васці. Нешта ўключана ў не, нешта пропущана. Аўтар, напрыклад, не
палічыў патрабаваць адзначыць, што ў "Нашай ніве" друнаваліся творы
такіх пісьменнікаў, як Л.М.Талстой, А.П.Чэхаў, В.Р.Кераленка,
І.С.Тургенеў /Гісторыя беларускай даясторычнай літаратуры. Менск.

1969, т. 2, с. 248./ і інш., де затець Ксьць пра аб"яш. Змоўчану аўтар і пра тое мейсца у А.Бадзеева, дзе сказана, што Купала "да рэвалюцыі ня мае сабе роўнага па крэўнай блізкасці да мужыка, узведзенага на узровень самае высокае павзлі!" /мт. наводне: Герозькі Г. Мір Купала. М., 1971, с.59/.

Ето дачка "Наша німа" для туг Лойка фактычна ігнаруе дасягненні беларускага савецкага літаратуразнаўства. Ягоння адносіны да гэе бачы ідуць уразраз з ацэнкаю, дацзенаю ёй вучонамі, якія адмыслова займаліся даследаваннем гэтага пытання /гл., напрыклад: Александроўіч С.Х. Пудзельны роднага слова. Менск, 1971, с. 201-233/. А паколькі ў падтверджанне такой пазіцыі параванаўчых аргументаў Лойка ня мае, ён бярэ на ўзбрасныя мэтад вельмі сумнеўны: пакідаючы ўвагу сутнасць "Наша німа", націскае на неістотныя моманты, якія ўзводзяцца ім у ранг ідэйна значных. Маркусша, відаць, што гэта самы пэўны спосаб сямпрэметаваць і само выданьне, якое мела апакальнае значэнне ў гісторыі беларускага народу, і яго стварэнніцаў.

Квіце Лойкі ўласцівае адсутнасць інтэлігентнага падыходу, по разракаванасць на мяшчанскі густ/ дробязнасць, надумоўкі, карпаніна ў асабістых жыцці/. Ненавіта таму туг вельмі перэчы аказаліся здыр эсе, які дае прастору распытаным, няпэўным характарыстыкам, дадумваням.

Маючы ўсё гэтае на увазе, налезыць з а ўсёе поўнасць сказаць, што з часоў Вандэ /збройнае постаць янога, дарэчы, добра паказаная ў квіце/ пра Купала гетан ніхто не пісаў. Спадзявалася, што ў беларускай літаратуры на гэтым полі у Лойкі ня знойдзецца болшы паслядоўнікаў.

18.05.1985 Г.
г. Масква

М.М.Улашчэж,
доктар гістарычных наук